

605

1117

ЗОК-1
10353

БЮЛЕТЭНЬ

Цэнтральна га Праўлення
Прафэсіянальна га Саюзу
сельска-гаспадарчых
і лясных рабочых БССР

г. Менск, Пляц Волі,
Дом Працы.
Тел.: Старшыні ЦП № 4-08.
Агульны № 65.

(Галоўныя пастановы Прэзыдыуму, дырэктывы ЦП, інфармацыя, адказы
на запытанні і крытычна-дискусыйны матар'ял з месца) 000

№ 1—(19)

10 СТУДЗЕНИЯ 1929 году

№ 1—19

ЗЪМЕСТ:

А. Пастановы Прэзыдыума ЦП.

- Інфармацыя аб ходзе падрыхтоўкі да перавыбараў сельсаветаў і дадатковая дырэктывы ЦП (прат. № 2, ад 5 XII—28 г.).
- Аб скліканні II-га Пленуму ЦП.
- Аб перанясеньні тэрміну склікання III-й Усебеларускай канфэрэнцыі спецыялістых.

Б. Дырэктывы ЦП Саюзу і вышэйших Саюзных і Савецкіх органаў.

- Аб заключэнні калумовы з Белсельтрастам на рабочых саўгасаў.
- Палажэнне аб РКК на лесазагатоўчых і сплаўных работах.
- Аб часопісу „Культурная Рэвалюцыя”.
- Аб правядзенні радыё-курсаў.
- Аб месячніку падпіскі на газету „Батрак”.

В. Інфармацыя.

- План перадачы радыё-газеты на студзень м-ц 1929 г.

А. Пастановы Прэзыдыума ЦП.

Інфармацыя аб ходзе падрыхтоўкі да перавыбараў сельсаветаў і дадатковая дырэктывы ЦП.

Бабруйская акруга. 1) Дырэктывы працаўніц і ўсе сябры Прэзыдыуму Акраддзялення выбылі ў раёны для падрыхтоўкі работы. Па раёнах праведзены пленумы і нарады прафактыву па пытанню ўдзелу ў перавыбарчай кампаніі, складзены пляны правядзенні сходаў па рабачкомах і сельрабачкомах у выніку чаго: у Клічаўскім раёне вылучана сходамі 117 кандыдатаў у сельсаветы, 105—у РВК, 9—у АВК і ЦВК—1; у Рагачоўскім раёне таксама вылучана 58 чалавек, праведзены 2 інструкцыйныя нарады з вылучанымі кандыдатамі, якія ўжо ўдзельнічаюць у працы па падрыхтоўцы да перавыбараў і на пленумах сельсаветаў.

Менская акруга. 2) Менскім, Койданоўскім, Барысаўскім і Смалявіцкім райкомамі скліканы нарады прафактыву і пленумы, а Барысаўскім рай-

комам і канфэрэнцыя батракоў і пастухоў. Запрошаны справаздачы сельсаветаў і РВК для аграварэння на сходах рабачкомаў і сельрабачкомаў, складзены пляны ўдзелу ў перавыбараў, праведзены агульныя сходы. У Койданоўскім раёне ўсе члены райкому выехалі ў рабачкомы і правялі 24 сходы.

Гомельская акруга. 3) Праведзены раённыя нарады старшынь рабачкомаў і сельрабачкомаў. Прымацаваны для практичнай дапамогі рабачкомам члены райкому. Вылучан 101 кандыдат, вылучаны пры кожным рабочкоме ад 3 да 10 асоб адказных за сваечасовасць склікання батракоў і рабочых на сходы беднатаў, справаздачны і перавыбарчыя сходы.

Клімавіцкім райкомам Магілеўскай акругі на пасяджэнні аграворана пытанніе аб ўдзеле ў перавыбирах с.-с. 27/X склікана нарада прафактыву. На пасяджэннях рабачкомаў вылучаюцца кандыдаты ў сельсаветы.

Аршанская акруга. 4) Пытанніе аб перавыбирах сельсаветаў аграворана на архітавай канфе-

рэнцыі саюзу, на 11 раёных нарадах прафактыву. З 1/XI праводзяцца сходы батракоў па сельсаветах, а таксама сходы рабочых у саўгасах, лясьніцтвах. Па 8-мі раёнах 36 батракоў вылучана ў сельскія выбарчыя камісіі. У 4-х раёнах і пры Акрадзяленыі будуць праводзіцца 4-х дзённыя курсы для падрыхтоўкі батрацкага актыву, намечанага да вылучэння. У склад сельсаветаў вылучаны батрацкія арганізатары па арганізацыі яўкі сельгаслесрабочых на перавыбарчыя, справаздачныя сходы і сходы беднатаў, якія сачаць за тэрмінамі сходаў, паведамляюць сельсаветам месцы жыцця батракоў,—наногу, яны павінны арганізаваць 100% яўку сельгаслесрабочых на справаздачна-перавыбарчыя сходы.

Віцебская акруга. 5) Дырэктывы ЦП агравораны на пасяджэнні райкомаў сумесна з рабачкамі, у выбарчыя камісіі вылучаны прадстаўнікі нашага саюзу. Падрыхтоўка праводзіцца з больш актыўнымі кандыдатамі, намечанымі ў с.-с. па выступленню ў спрэчках на справаздачных сходах і сходах беднатаў. Падрыхтаваны ўсе культмерапрыемствы па абслугоўванню справаздачных выбарчых сходаў.

Мазырская—пытацьне аб перавыбарах аграворана на пленуме Акрадзяленыя і райкомаў. Работнікі Акрадзяленыя і РК выбылі ў рабачкомы для падрыхтоўчай работы.

На **Магілеўскай** акрузе падрыхтоўка праходзіла слаба, што высьветлена на пленуме Цэнтральнае Выбарчае Камісіі, таксама справа абстайць у большай часцы Менскіх раёнаў. Інфармацыі аб ходзе падрыхтоўкі паступаюць несвячасова.

Выходзячы з ахарактарызаванага тэмпу падрыхтоўкі да перавыбараў, ЦП пропануе:

1. Усім Акрадзяленыям і Райкомам праверыць выкананыне дырэктыву на мясцох і інфармаваць ЦП, як праходзіць падрыхтоўчая работа, падкрэсліваючи як станоўчыя, так і адмоўныя бакі ў работе, прыслаць ЦП інфармацыі да 15/XII аб усей правядзенай падрыхтоўчай работе, пасля чаго кожныя 10 дзён паведамляць непасрэдна ЦП і ў адбітку Акрадзяленыям, што робіцца на мясцох.

2. Скарystаць практику падрыхтоўкі Бабруйскай і Аршанскай акруг, дабіўшыся ад ўсіх рабачкомаў і райкомаў, каб намечаныя кандыдатуры ў склад с.-с. і актыў сельгаслесрабочых прысутнічаў на пленумах с.-с., сходаў беднатаў і г. д.

3. Райкомам зараз-жа скласці сьпісы высунутых ў сельсаветы кандыдатаў і сваечасова ў адбітку перадаць гэтыя сьпісы ўпаўнаважаным па правядзенiu сходаў беднатаў і сельскім выбарчым камісіям, узгадніўшыя гэтыя кандыдатуры з РК і адпаведнымі яч. КП(б)Б.

4. Дабіцца 100% удзелу батрацтва і інш. груп сельгаслесрабочых на сходах беднатаў, вылучыўшы

пры кожным рабачкоме арганізатару јўкі сельгаслесрабочых на ўсялякія сходы, звязаныя з перавыбарамі.

5. Намеціць па аднаму кандыдату ад кожнага раёну з складу больш актыўных і съядомых батракоў, батрачак і рабочых саўгасу для вылучэння ў члены ЦВК, паведаміўшы гэтыя кандыдатуры непасрэдна ЦП саюзу з поўнай характарыстыкай (грамадзкая працаздольнасць, узрост, працоўны стаж, партыйнасць, якую грамадzkую работу выконваў, пісьменнасць і інш.).

6. Намеціць на кожны адміністрацыйны раён на менш як 2 кандыдатуры батракоў, праявіўшых сябе на грамадзкой працы ў саюзе для вылучэння на платную работу ў сельсаветах у якасці старшынь, або сэкрэтароў і дабіцца ад адпаведных раёных устаноў правядзення гэтих кандыдатур, не шкадуючы ў такіх выпадках адпусціць работнікаў сельрабачкомаў, працоўшых курсы прафактыву.

7. У выпадках звальнення батрацтва ад работы да сканчэння тэрміну дагавору за ўдзел у перавыбараў, альбо на сходах беднатаў, не чакаючы пакуль зволены батрак зъвернецца за дапамогай, перавесьці сельрабачкомам некаторую суму фонду беспрацоўных для аказання зволеным батраком тэрміновай дапамогі на месцы.

8. Сельрабачкомам выявіць усіх батракоў і пастухоў, якія разлічваюцца з гаспадарамі да пачатку перавыбарчай кампаніі і адыходзяць у другія месцы, правесьці нарады з гэтымі батракамі, каб яны прышоўшы на новае месца жыцця паведамілі ў сельсавет праз сельрабачком, альбо непасрэдна свой адрас і растлумачыць ім неабходнасць ававязковага ўдзелу ў перавыбараў.

9. ЦП пропануе прыняць усе меры да шырокага асвятлення падрыхтоўчай работы ў газэце „Беларускі Батрак“ і просіць паведаміць усіх рабкораў, што за заместкі аб ходзе падрыхтоўкі і ў адзеле сельгаслесрабочых у перавыбараў рэдакцыя „Беларускага Батрака“ будзе плаціць ганарападатак за 3-х рублёў за 1 заметку.

Павышэнне грамадзка-палітычнай актыўнасці сельгаслесрабочых, асабліва ўдзелу ў перавыбирах сельсаветаў—генэральная дырэктыва IX-га Зыезду.

Да саюзных работнікаў, якія будуць нядайна адносіцца да выканання гэтых дырэктыв, якія будуць ігнараваць гэтымі дырэктывамі, ЦП будзе прымаць самыя рашучыя меры і па выніках ў перавыбирах будзе ацэніваць працаздольнасць райкомаў і Акрадзяленыя.

Нам. Старшыні ЦП Вінакурава.

Заг. Арг. Аддз. ЦП Ласкерка.

Пастанова Прэзыдыуму ЦП.

1. Дадатковыя дырэктывы ЦП саюзу Акрадзяленыям і РК саюзу аб узмацненні працы па ўдзеле сельгаслесрабочых у перавыбирах саветаў—зацьвердзіць.

2. Звярнуцца з адозвай да сельгаслесрабочых аб значэнні ўдзелу іх у перавыборчай кампаніі.

3. Лічыць неабходным правесьці плакатную агітацыю, для чаго забясьпечыць месцы агітплакатам і літэратурай.

4. Прасіць Цэнтральную Выбарчу Камісію аб відпуску сродкаў на гэту мету.

5. Пропанаваць усім саюзным органам звярнуць асаблівую ўвагу на падбор кандыдатур з сельгаслесрабочых для вылучэння на платную работу ў сельсаветы і на падрыхтоўку жанчын і рабоча-батрацкага моладзі да ўдзелу ў перавыбирах.

2. Аб скліканьні 2-га Пленуму ЦП.

Другі пленум ЦП склікаць 2-га студзеня 1929 г. Парадак дню Пленума зацьвердзіць наступны:

1. Аб пастановах VI Усесаюзнага Зыезду саюзу (т. Вайтэнкаў).
2. Зацьверджанье пляну работы ЦП на 1929 г. (т. Вінакурава).
3. Зацьверджанье каштарысу саюзу на 1929 г. (т. Аскерка).
4. Даклад Лесбелу (т. Хондогі).
5. Інфармацыі членаў і кандыдатаў ЦП аб пра- ведзенай падрыхтоўцы да перавыбараў с.-с. на мясцох.

3. Аб перанясеньні тэрміну скліканья III-й Усебеларускай конфэрэнцыі спэцыялістых.

1. У сувязі з зацягненнем палявога пэрыяду земляўпарадкавацеляў і лесаўпарадкавацеляў і скліканьнем у лістападзе 9-га Усебеларускага Зыезду нашага саюзу і 6-га Усесаюзнага, тэрмін скліканья III-й Усебеларускай канфэрэнцыі прызначыць на 22-га студзеня 1929 года.

2. Прапанаваць Акрадзяленням пераглядзець тэрміны скліканья акруговых канфэрэнций, паведаміўшы ЦП да 1-га студзеня 1928 г. аб канчатковых тэрмінах скліканья акруговых канфэрэнций спэцыялістых.

Б. Дырэктывы ЦП саюзу і вышэйших саюзных і савецкіх органаў аб заключэнні колумовы з Белсельтрэстам на рабочых саўгасаў.

Тэрмін колумовы на рабочых саўгасаў канчаецца 1-га студзеня 1929 г., з якога часу ЦП Саюзу мела на ўвазе заключыць новую колумову. Але пра- вядзенне тарыфнай рэформы (увядзенне новай тарыфнай сеткі і ставак) выклікаюць неабходнасць павышэння на некаторы процэнт агульнага фонду зарплаты рабочых. Устанавіць-жа магчымы процэнт павышэння фонду зарплаты магчыма толькі тады, калі будуць відны рэзультаты гаспадарчага году па Белсельтрэсту (іначай, які ён мае прыбытак ці ўбытак), між тым баліанс па Белсельтрэсту будзе закончан не раней лютага месяца 1929 году. Пагэтаму, як вышэйшая саюзная орга- ны (Усे�ЦСПС, ЦСПСБ і ЦК нашага саюзу), так і ЦП саюзу лічаць неабходным, каб новы дагавор быў заключан з I/III—1929 году і ў далейшым

Разрады .	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коэфіц. .	1,00	1,25	1,55	1,85	2,10	2,40	2,80	3,10	3,50

Новая тарыфікацыя профэсіі рабочых (гл. дадатак) пабудавана з вучотам выпраўлення недахопаў ранейшага тарыфа саюзу (вялікія хістаныні ў разрадах адной і тэй-же прафэсіі, неіснуючыя кваліфікацыі, большыя запатрэбаваныні пры апісаныні той ці іншай кваліфікацыі) і магчымасці пры яе ўвядзеніи большага падзягвання зарплаты нізкааплачваемых групп рабочых. У сувязі з тым, што ў разрадах шэрагу пасад і прафэсіі пры ўвядзеніі новай сеткі і тарыфікацыі павінны быць пераве-

Разрады .	1	2	3	4
Коэфіц. .	1,0	1,25	1,55	1,85
р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	
17 —	21-25	26-35	31-45	

Для вучняў, праходзячых абучэнне ў школе Сельгасвуча (Жылічы) ці індывидуальнае абучэнне (броні), устаноўлена 5-ці разрадная тарыфная сетка з крайней суадносінай 1 : 2,5. Усе іншыя

Разрады .	1	2	3
Коэфіц. .	1,0	1,2	1,5
р. к.	р. к.	р. к.	
12 —	14-40	18 —	

заўсёды перазаключаўся з гэтага чысла. Выходзячы з вышэйпаказанага, ЦП Саюзу лічыць неабходнымі стары дагавор працягнуць да I/III—29 г. і не пазней 1-га сакавіка ўжо разаслаць на месца новыя калдагавор. Праект новай колумовы ў асноўным па прававой частцы складзен на аснове старага і тых зауваг, якія атрыманы з месц ад рабочых саўгасаў пры абгаварэнні ў пачатку г. г. У сучасны момант неабходна абгаварыць на рабочых сходах тарыфную частку (зарплату, кваліфікацыйную разъбіўку на разрады і інш.), выходзячы з наступнага: ЦК Саюзу і Дзяржсельсіндыкатам устаноўлена новая тарыфная сетка і тарыфікацыя рабочых (гл. дадатак), якая складае 9 разрадаў, пры крайней суадносіні 1 : 3,5%. Суадносіны асобных разрадаў (коэфіцыент) гэтакія:

Разрады .	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коэфіц. .	1,00	1,25	1,55	1,85	2,10	2,40	2,80	3,10	3,50

дзены ў ніжэйшыя разрады, ЦП Саюзу высоўвае арыентыровачную стаўку для 1-га разраду ў размёры 17 рублёў, арыентыровачна таму, што балансу трэсту яшчэ няма, стаўка з Белсельтрэстам яшчэ не ўзгоднена і стаўка павінна быць агаворана на рабочых сходах і па гэтаму магчыма будуць унесены змены.

Такім чынам, ЦП Саюзу высоўвае неабходнасць устаноўлення наступных ставак па асобным разрадам:

Разрады .	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коэфіц. .	1,0	1,25	1,55	1,85	2,10	2,40	2,80	3,10	3,50
р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	
17 —	21-25	26-35	31-45	35-70	40-80	47-60	52-70	59-90	

падросткі (не бронь) тарыфіруюцца на агульных падставах. Ставка для 1-га разрада вучняў ЦП Саюзу высоўвае ў размёры 12 рубл.

Разрады .	1	2	3	4	5	6
Коэфіц. .	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5
р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	р. к.	
12 —	14-40	18 —	21-60	26-40	30 —	

Гэта сетка ўведзена для вучняў школы Сельгасвуча і для вучняў, якія праходзяць індывідуальна групавое вучнёства толькі ў тых выпадках, қалі яны, акрамя практыкі, праходзяць тэарытычную падрыхтоўку. Вучні, якія цяпер атрымліваюць вышэйшую стаўку, чым 1-ы разрад—па думцы ЦП павінны—пры ўстаноўленні ставак па новаму даговору—быць аднесены да належнага разраду.

Для служачых і спэцыялістых (жывёлаводы, сырары, вінакуры, бухгалтары, рахункаводы, кладаўшчыкі і інш.), ЦП пропануе замацаваць існуючы ўзровень зарплаты ў відзе пасадных акладаў, дапускаючы падцягванье, у асобных выпадках. Зарплата кіраўнікоў рэгулюецца асобнай калумовай. Пры гэтым у калумове намечаны перавод вылічэнія зарплаты з месячнага на падзенні (за кожны фактычны дзень работы). Днеўная стаўка будзе апрадзяляцца шляхам дзяленьня месячнай стаўкі даннага разраду на 25 дзён: прыкладна 4 разрад=месячны—31 р. 45 к., днеўной будзе = 1 р. 25 к. Для падзенных рабочых у даговоры будуть прадугледжаны мінімум зарплаты і ніжэй якіх будзе забаронена плаціць, але магчыма перадаць гэта пытанье для рэгуляванья акр. аддзяленнямі Тресту, ці кіраўнікамі. Па гэтаму пытанью лайце В/думку ЦП Саюзу і абгаварыце і перашліце ЦП патрэбны мінімум па розным відам і сэзонам работ, каб можна было ўстановіць сярэдні па Беларусі. Выходзячы з вышэйпаказанага ЦП Саюзу пропануе:

1. Абгаварыць усе вышэйпаказаныя моманты (уключаючы і тэрмін перазаключэння) на рабочых сходах саўгасаў у райкомах і Акр. аддзяленнях і ўесь матар'ял (пратаколы агульных сходаў, РК і АК) прыслаць у ЦП Саюзу не пазней 10-2—29 г.

2. Абгаварэнне праводзіць па наступным момантам:

а) Ці падыходзіць новая сетка і ўстаноўленыя разрады да асобных катэгорый рабочых.

б) Ці адпавядает фармуліроўка асобных кваліфікацый рабочых (гл. дадатак).

Пры гэтым ЦП Саюзу паведамляе, што знаходзіць патрэбным у кваліфікацыйнай разьбіўцы на разрады ўнесыці наступныя зъмены (аб чым неабходна прасіць ЦК):

1. Па палевым рабочым: замест 1—2, 3 разраду ўнесыці 2—3, 4 разрад і заставіць 5 разрад для рабочых 1-е руки.

2. Па канюхам, скотнікам, скотніцам увесыці яшчэ 4 разрад.

3. Замяніць назву „прыказчык“, „старшим рабочым“, заставіць за ім 5-6-7 і 8 разрад, зъменышы для іх лік апрадзялення па дзесяцінам, а для тых, якія цяпер атрымоўваюць больш чым па 8-му разраду дапусыціць персанальныя пасадныя аклады, усе іншыя разрады ўстановіць так, як установіла ЦК і-саюзу.

в) Ці трэба ўстановіць судносіну ў колькасці рабочых (напрыклад, палявых) 1, 2, 3 і 4-й руکі па саўгасам і колькі іх павінна быць на плошчы, напрыклад, 100 гектараў.

г) Праверыць па кожнаму саўгасу, як адаб'еца новая сетка і новыя стаўкі па разрадам па кожнай кваліфікацыі, якія групы атрымаюць паніжэнне і на якую суму (месячнай стаўкі рабочага).

д) Па саўгасам з дадатковымі дагаварамі—прислаць асобнай сьпіскі атрымліваючай цяпер зар-

платы і лічбы эканамічнага становішча гаспадаркі для ўрэгуляванья пытаньня з зарплатай іх.

Так як некаторым кваліфікацыям рабочых (цыркуляршчыкі, станковые і інш.) разрад у сетцы не вызначан, дык дайце В) думку да якіх груп іх прыраўняць і які прыкладна трэба ім разрад устанавіць, так як гэтае пытанье ЦП уздымае перад ЦК Саюзу. Укажыце ўсе катэгорыі існуючыя ў саўгасах, якія не ўнесены ў кваліфікованую разбіўку. Пры гэтым ЦП Саюзу паведамляе, што прыкладна пры праверцы трэба аднесыці (напрыклад, на палявых рабочых) 1 і 2 разрад старага тарыфа—да 2-га разраду новага тарыфу: 3-4 разрады да 3-га разраду и) тарыфу і г. д. Гэта прыкладна, так як фактычна трэба адносіць рабочага да таго разраду, да якога ён падыходзіць па кваліфікацыі. ЦП Саюзу лічыць неабходным правесыці рэформу так, каб зарплата асноўнай масы рабочых не панізілася, а наадварот—адсталым групам зарплату не-калькі падцягнуть да лепш аплачваемых.

Разам з тым ЦП пропануе растлумачыць рабочым, што асобным рабочым, якія ў разрадах няправильны, далёка выйшлі наперад, магчыма будзе не-катоюе паніжэнне, напрыклад, ёсьць лясныя вартаўнікі ад 1 да XII-га разраду старага тарыфу тады, як цяпер ЦК установіла для іх 2 і 3 разрад.

Усе пропановы з месц будуть прыняты пад увагу і пасля канчатковага згаджэння калумовы з Белсельтрэстам. При абгаварэнні неабходна прыцягваць для ўдзелу адміністрацыю саўгасаў і калі будуть асобныя іх думкі, дык іх гэтак сама фіксіраваць. Работнікам Акр. аддзяленнямі і райкомамі—абавязкова самымі удзельніцамі пры правядзеніні гэтага абгаварэння ў саўгасах.

Старшыня ЦП Саюзу *Вайтэнкаў*.

Загадчык АТЭ ЦП *Ясюкоў*.

2. Палажэнне аб Расцэначна-Канфліктных Камісіях на лесазагатоўчых і сплаўных работах.

Зацьверджана НКП СССР 9-га красавіка 1928 г.—220.

(Выдалзвана па згодзе з ВСНГ СССР і Усे�ЦСПС на грунце арт. 627 пастановы ЦВК і СНК СССР ад 2-га лістапада 1927 г. „аб умовах працы на лесазагатоўчых і сплаўных работах“ Збор Зак. СССР 1927 г. № 62, стар. 627*) і пастановы СНК СССР ад 15-га сакавіка 1926 г., пратакол № 525, п. 15**).

Наркампрацы Саюзных Рэспублік.

I. Агульныя палажэнні.

1. Гэтае палажэнне дапасоўваецца на лесазагатоўчых і сплаўных работах, на якіх умовы працы рэгулююцца пастановай ЦВК і СНК СССР ад 2-га лістапада 1927 г. „аб умовах працы на лесазагатоўчых і сплаўных работах“ (Збор Зак. СССР 1927 г. № 62, арт. 627).

II. Арганізацыя РКК.

2. На лесазагатоўчых работах РКК арганізуецца пры раённых лесазагатоўчых, кантарах госорганаў.

*) „Ізвестія“ НКП СССР—1927 г. № 52.

**) Гэта пастанова не апублікавана.

У асобных выпадках, па згодзе госоргану і прафсаюзу, пры падраённых ці вучастковых лесазагатоўчых канторах гас. органам могуць быць арганізаваны самастойныя РКК.

На сплаўных работах пункты, у якіх арганізуюцца РКК, вызначаюцца калектыўным дагаворам.

3. РКК арганізуюцца з роўнай колькасцю прадстаўнікоў рабачкому ці мясцовага аддзела прафсаюзу і адміністрацыі.

Лік прадстаўнікоў ад кожнай групы ўстанаўліваецца па згодзе бакоў.

Увага. Бакі пісьмова паведамляюць адзін другому прозвішчы сваіх прадстаўнікоў, вылучаных для ўдзелу ў РКК з паказаннем тэрміну іх поўномоцтва. Адпаведныя паведамленыні пасылаюцца таксама і пры ўсіх наступных зьменах у складзе паказаных прадстаўнікоў.

4. Старшыня і сэкратар для вядзення пасяджэнняў РКК прызначаюцца бакамі па чарзе. Пры гэтым абавязкі старшыні і сэкратара на адным і тым-же пасяджэнні ня могуць выконвацца прадстаўнікамі якога-небудзь аднаго бока.

III. Функцыі РКК.

5. Да расцэначных функцый РКК належаць—разгледжанье і зацверджанье ў выпадках і межах, устаноўленых калектыўным дагаворам, норм выпрацоўкі і зыдзельных расцэнак.

6. Да канфліктных функцый РКК належыць вырашэнне працоўных канфліктаў, узынкаючых паміж асобнымі работнікамі ці групамі іх і адміністрацыей на глебе дапасаванья дзейнічаючага законадаўства аб умовах працы на лесазагатоўчых і сплаўных работах, правіл унутранага распарадку і калектыўнага і працоўных дагавораў.

7. Вырашэнні РКК па пытаннях, не аднесеных да кампетэнцыі РКК, згодна гэтага палажэння (арт. арт. 5-6)—не сапраўдныя.

IV. Парадак працы РКК.

8. Працоўныя канфлікты (арт. 6) разглядаюцца ў РКК пры ўмове, калі яны пераданы на разгляд РКК не пазней аднаго месяца, а па справах аб звольненні, не пазней 7-мі дзён з днём, калі работніку стала вядома абскарджанае ім распараджэнне адміністрацыі.

Увага. У выпадку, калі для прадстаўлення патрэбных дакументаў работніку патрэбны больш працяглы тэрмін, РКК можа разглядаць справу і па ўпрыгожванні тэрміну, устаноўленага ў гэтым артыкуле. У гэтым выпадку работнік павінен падаць у РКК матывіраваную заяву аб працягненні тэрміну.

9. Працоўныя канфлікты вырашаюцца ў РКК не пазней трох дзён з днём падачы адпаведнай заявы.

10. Аб дні разгляду справы ў РКК зацікаўленыя асобы павінны быць сваечасова паведамлены.

11. Пасяджэнні РКК могуць, па згодзе бакоў, адбывацца ў рабочы і ў нерабочы час.

Пры гэтым заработка плата за згублены час за членамі рабочай часткі РКК, за выключэннем атрымоўваючых зарплату ад рабачкому, захоўваюцца за кошт госоргану. За экспертыямі, съведкамі і зацікаўленымі асобамі—заработка плата за згублены

час захоўваецца за кошт госоргану ў залежнасці ад асобнай кожны раз пастановы РКК.

Увага. Тэхнічная праца па РКК выконваецца апаратам госоргану за кошт апошняга.

12. При агаварэнні і выясеніні рашэння на пасяджэнні РКК могуць прысутнічаць ледзь прадстаўнікі бакоў і асобы дапушчаныя да сталага ўдзела ў РКК.

13. Пры разглядзе ў РКК індывідуальнага ці груповага канфлікту, у вырашэнні якога асабова зацікаўлены член РКК, апошні па даным пасяджэнні можа быць заменены другой асобай.

14. Усе рашэнні РКК выносяцца выключна па згодзе паміж рабочай і адміністрацыйнай часткай РКК, незалежна ад колькасці членаў ад кожнай групы ўдзельнічаючых у пасяджэннях.

15. Усе рашэнні РКК выносяцца абавязкова на яе пасяджэннях. Выясеніне рашэння ў па-за пасяджэннямі, шляхам узгаднення пытання ў з аддзельнымі часткамі РКК—не дапушчаецца.

16. У рашэнні РКК, устанаўлівающим умовы працы на будучы час, ня можа быць паказан тэрмін яго дзейнасці, які вызначаецца самою РКК, калі адпаведны тэрмін не ўстаноўлены ў калектыўным дагаворы.

17. Ва ўсіх рашэннях РКК па грашовых запатрабаваннях павінна быць паказана дакладная сума патрабавання.

18. Усе рашэнні РКК канчатковыя і не належаць ні да якога зацверджання.

19. Рашэнні РКК прыводзяцца ў выкананье госорганам.

У выпадку невыкананья госорганам рашэння РКК, зацікаўлены работнік ці прафсаюз могуць, атрымаўшы на вырашэнне РКК візу адпаведнага органу НКП, прад'явіць, у адпаведнасці з законадаўствам данай саюзнай рэспублікі, трэбаванье ў суд аб прымусовым правядзенні ў выкананье рашэння РКК.

20. Парадак абскарджэння і адмены незаконных рашэнняў РКК прызначаецца агульнымі правіламі аб парадку нагляду за законнасцю рашэнняў канфліктных органаў.

Рашэнні РКК пачынаюцца незаконнае распараджэнне адміністрацыі, не аслабане апошнюю або устаноўленай законам адказнасці.

21. Усе справы, агаварваючыя ў РКК, адзначаюцца ў пратаколе, які павінен быць складзены ў наступным відзе:

а) зверху пратаколу павінна быць паказана: № пратаколу, назва прадпрыемства, дата пасяджэння (год, месяц і чысло), прозвішча членаў РКК, ўдзельнічаючых у даным пасяджэнні і прозвішчы старшыні і сэкратара данага пасяджэння.

Пры гэтым пасля кожнага з памянёнага прозвішча павінна быць паказана, ад якога боку даная асoba з'яўлялася прадстаўніком.

б) З левага боку пратаколу ў графе „Слухалі“ павінна быць запісаны назва агаварваемага пытання і кароткі яго зьмест, а таксама павінна быць паказана, калі хто пытанье ўносіў, ці прысутнічаў падаваўшы скаргу пры агаварэнні гэтага пытання і якія былі думкі бакоў;

в) У правым баку пратаколу ў графе „Пастанавілі“ павінна быць запісаны матывіраваны рашэнне РКК, а ў выпадку, калі згода паміж бакамі не дасягнута, канчатковыя матывіраваныя пропановы бакоў.

22. Пратаколы пасяджэнія РКК уносяцца ў прашнураваную книгу ўстаноўленай НКП СССР формы і падпісваючы ўсімі ўдзельнічаючымі ў пасяджэнні членамі РКК.

На запатрабаванню зацікаўленай асобы ці бакоў выдаецца выпіска з пратаколу за подпісамі старшыні і сэкретара РКК.

Народны Камісар Працы СССР Шмідт.

Заг. Тар. Канфліктн. Аддз. НКП Бобашынскі.

ВСНГ СССР Рухімовіч.

Узгоднена: УсеЦСПС Шулікаў.

(газ. „Труд“ 12-IV-23 г. № 87).

3. Аб часопісу „Культурная Рэвалюцыя“.

У практичнай культрабоце мы часта сустракаемся з момантамі, калі наш культактыў недастаткова палітычна выхаван і па гэтаму падчас яго можа сваечасова і дастаткова верна даць неабходнае палітычнае накіраванне ў праводзімай імі палітыкавыхаваўчай рабоце.

Адначасова мы чуем шэраг скаргаў з боку культпрацоўнікоў, заг. клубаў, арганізатаў чырвоных куткоў, старост гурткоў, інструктароў і кіраўнікоў розных гурткоў аб тым, што няма добрых падручнікаў, якія-бы абагульвалі вопыт работы месці; высоўвалі-бы новыя паспяховыя формы работы, дзе бы магчыма было ўзнаць аб добрай п'есе, аб новых съпевах; аб мэтаду выкладання ў школе профграматы; аб добрым і дзяшовым убранні клубу альбо чырвонага кутку; аб рекамендуемай кіна-фільме; аб новых добрых книгах для рабочай бібліятэкі і г. д. і г. д.

Для здавальнення гэтых запытанняў і патрэб УсеЦСПС прадприняў выданне двухтыднёвой часопісу „Культурная Рэвалюцыя“, які на сваіх сторонах і ў сваіх дадатках (у дапамогу профграмате, клубная сцэна і інш.) будзе асьвятляць усе гэтыя моманты; будзе практичным і тэарытычным падручнікам для ўсіх культпрацоўнікоў.

ЦСПСБ лічыць, што часопіс „Культурная Рэвалюцыя“ павінен быць настольнай книгай усіх профсаюзных Культустаноў і культпрацоўнікоў і прапануе шырока разгарнуць падпіску на гэту часопіс.

Адрес: Москва „11“, Дворец Труда, комната № 225.

За Адказнага Сэкретара
ЦСПСБ С. Гальбрах.

Згодна: Кіраўнік Спраў Ісакаў.

Усім Райкомам саюзу Сельгаслесрабочых
Менскай акругі.

4. Аб правядзеньні радыё-курсаў.

ЦП саюзу Сельгаслесрабочых у мэтах падрыхтоўкі для належнага карыстання і дагляду за радыё-устаноўкамі вырашана правесці каротка-тэрміновыя (10 дзённыя) курсы для таварышоў, ведаючых радыё-устаноўкамі.

Курсы вырашана правесці з 17-га па 27-га студзеня 1929 г. у доме адпачынку нашага саюзу „Воўчкавічы“ на 60 чалавек.

Утрыманье курсантаў—праезд па чыгунцы і харчаванье па 1 рублю ў дзень на курсанта адносіца за рахунак (сродкі) рабачкомаў.

Астатнія выдаткі звязаныя з правядзеннем курсаў, як-то: арганізація за сродкі рабачкомаў агульнага харчавання, аплата абслугоўваючага пэрсаналу, аплата выкладчыкаў на курсах, патрэбныя прылады для курсантаў—бярэ на сябе ЦП саюзу.

На падставе вышэйпаказанага ЦП саюзу пранануе:

1. Рабочкомам і РК саюзу, дзе ёсьць радыё-устаноўкі і дзе гэтакія мяркуюцца ў хуткім часе ўстановіць, павінны паведаміць ЦП прозвішчы вылучаных таварышоў на курсы к 5-му студзеня 1929 г., але ні ў якім разе не пазней.

2. Разам з паведамленьнем перавесці ў адрас ЦП саюзу на бягучы рахунак ЦП № 187 Усекабанк па 10 руб. ад чалавека.

3. Дагаварыца на месцы з кіраўнікамі саўгасаў і лясніцтваў аб захаванні зарплаты таварышом на час праходжання курсаў—12 дзён—гэтага з праездам.

4. Таварышоў, едучых на курсы забясьпечыць сродкамі на праезд у абодвы канцы і на харчаванне ў час праезду. Апрача таго, яны павінны мець з сабой 2 пары бялізы, агульны шытак і алавок.

Заг. Культаддзелам ЦП Саюзу Замылка.

Кіраўнік Спраў ЦП Калядзенка.

5. Аб месячніку падпіскі на газэту „Батрак“.

6-ы ўсесаюзны зьезд паставіў перад саюзам задачу аб'ядняць навакол саюзу ўсіх сельска-гаспадарчых і лясных рабочых, зыліквідаць сярод іх непісменнасць і ўзыняць іх палітычны і культурны ўзровень. Адным з галоўных арудзьдзяў у правядзенні гэтых мерапрыемстваў у руках нашага саюзу зьяўляецца газета „Батрак“.

Саюз сельскагаспадарчых і лясных рабочых налічвае ў сваіх шэрагах паўтара міліёну членаў. Больш двух міліёнаў батракоў ахоплена працдагаворамі, а газета „Батрак“ мае ўсяго толькі 200-тысячную падпішчыкаў.

Вось чаму, прымаючы пад увагу сур'ёзнае значэнне газэты „Батрак“ у працы нашага саюзу, Прэзыдыум 6-га Усесаюзнага зьезду заклікае ўсе саюзныя арганізацыі абвясціць месячнік па збору падпіскі на газэту і другім саюзным выданыні пад лэзунгам: „ні аднаго пісменнага батрака без газэты „Батрак“. Месячнік рэкамандуецца апавясьціць з 15-га сінегня па 15 студзеня (для Сібіры, Дальнія Гарады, Сярэднія Азіі і Казакстану—з 1 студзеня па 1 лютага).

Правядзеньне гэтай кампаніі павінна быць баявой задачай кожнай саюзной арганізацыі.

Зараз, калі на вёсцы абвастраеща клясавая барацьба, усё гэта мае вялізарнае значэнне. Пры раскіданасці членаў нашага саюзу, пры немагчымасці дастаткова поўна абслугоўці іх патрэбы не-пасрэдна праз саюзны апарат, мы павінны папоўніць гэтыя прафесійныя апараты. Будзем жа праз газету „Батрак“ выхоўваць у клясавым

духу шырачэйшыя масы батрацтва, арганізоўваць іх навакол саюзу, партыі і савулады.

Распаўсюджванье „Батрака“ пагэтаму ёсьць вялікая налітычная задача ўсіх наших арганізацый. 6-ы зьезд заклікае ўсе саюзныя арганізацыі зра-

біць усёмагчымае для таго, каб кожны пісьменны батрак сапраўды чытаў сваю батрацкую газету.

Прэзыдым 6-га ўсесаюзнага зьезду
Сельгаслесрабочых.

В. Інфармация.

Плян радыё-газэты „Беларускі Батрак“ на студзень 1929 году.

№ 1, 2/1-га.

- 1) Што вырашыў VI-ы ўсесаюзны Зьезд Сельгаслесрабочых.
- 2) Музычны перапынак.
- 3) Радыё-вока.
- 4) Музычны перапынак.
- 5) На будаваныні сацыялістычнае вёскі (па СССР).
- 6) Як мы рыхтуемся да перавыбараў саветаў (радыё-пераклічка).

№ 2, 9/1-га.

- 1) Перавыборы ў саветы і іх значэнне для батрацтва.
- 2) 9-ое студзеня.
- 3) Мастицкая частка.
- 4) Музычны перапынак.
- 5) Што новага па саюзу Сельгаслесрабочых Беларусі.

№ 3, 16/1-га.

- 1) Савецкі друк і праца рабкора.
- 2) Музычны перапынак.
- 3) Як выдаваць насыщенну газету.
- 4) Музычны перапынак.
- 5) Маленькі фэльетон.
- 6) На будаваныні сацыялістычнае вёскі (па СССР).
- 7) Перавыбары саветаў (радыё-пераклічка).

№ 4, 23/1-га.

- 1) Ленін і сельска-гаспадарчы пролетарыят.
- 2) Мастицкая частка.
- 3) Як арганізаваць вытворчы с.-г. гурток і як кіраваць яго працай.
- 4) Музычны перапынак.
- 5) Батрацкае жыцьцё за межамі.
- 6) Што новага па саюзу Сельгаслесрабочых Беларусі.
- 7) Што чытаць аб Леніне і па ленінізму.

№ 5, 30/1-га.

- 1) Ваенізацыя сельска - гаспадарчага пралетарыяту.
- 2) Музычны перапынак.
- 3) Як арганізаваць вайсковы гурток і як кіраваць яго працай.
- 4) Музычны перапынак.
- 5) На будаваныні сацыялістычнае вёскі (па СССР).
- 6) Што чытаць з вайсковай літаратуры.

Увага: Радыё газета „Беларускі Батрак“ перадаецца па радыё штотыднёва па серадах з 6 гадз. 30 хвіл. увечары.

Адказны рэдактар радыё-газэты
„Беларускі Батрак“ А. Замылка.

25-га сінегня
1926 года.

Рэдакцыя-Выдаецкаму Адзелу (РВА) ЦСПСБ



З ПАЧАТКУ СЪНЕЖНЯ 1928 ГОДУ
ПРАДСТАЎЛЕНА ПРАВА МАНАПОЛЬНАГА ПРАДСТАЎНІЦТВА
 ПА РАСПАЎСЮДЖВАНЬНІ Ў БССР
 ВЫДАНЬНЯЎ УСЕ ЦСПС і ЦК САЮЗУ
 СЕЛЬГАСЛЕСРАБОЧЫХ.

ЗГОДНА ДАГАВОРУ З ЦП САЮЗУ
 Рэдакц.-Выдаецкі Адзел ЦСПСБ

(Менск, Дом Працы)

ВЫПАУНЯЕ ЗАКАЗЫ НА РОЗНУЮ ЛІТАРАТУРУ

1. Па прафруху СССР і другіх краёў.
2. Па сельскай, лясной гаспадарцы.
3. Палітычную к розным кампаніям.
4. Мастацкую (бэлетрыстыка).
5. Ваенную, па фізкультуры, па науцы, тэхніцы і інш.
на беларускай, расійскай, яўрэйскай і польскай мовах.

КАМПЛЕКТАВАНЬНЕ БІБЛІЯТЭК:

БАТРАЦКІХ, БАЗАВЫХ, САЎГАСКІХ і ЛЕСАРУБСКІХ.

ПАДБОР КНІГ ПА ЗАКАЗАХ
 ВЫТВАРАЕЦЦА КУЛЬТАДЗЕЛАМ
 ЦП САЮЗУ СЕЛЬГАСЛЕСРАБОЧЫХ